



Перапынак!



№3

Лістапад, 2020

Школа - гэта родны дом,
Дружна тут усе жывём,
Пра падзеі ў школьным свеце
Мы раскажам у газеце!

Чытайце
ў нумары:

Акуыя
"Чыстая школа,
чысты двор!"
стар. 2

Цікавыя
канікулы
стар. 3

Міжнародны
дзень
энергазберажэння
стар. 4


Спорт-шлях
да здароўя
стар. 5

Весткі з
дзіцячага сада
стар. 6

Ақуыя “Чыстая школа, чысты двор”

Калі кожны чалавек з дзяцінства навучыцца берагчы навакольнае асяроддзе, клапаціцца аб прыродзе роднага краю і сваёй малой радзіме, прыносіць ёй толькі карысць, а не шкоду, то наша краіна стане яшчэ прыгажэйшая. Таму ў нашай установе стала добрай традыцыяй на канікулах навесці парадак на школьным двары і ў кожным класе.

Хацелася б звярнуцца да ўсіх жыхароў нашага аграгарадка **“НЕ ЗАБРУДЖВАЙЦЕ ТЭРЫТОРЫЮ ВАКОЛ СЯБЕ!!!”** Усім прыемна, калі кругом чыста.



Цікавыя канікулы

Канікулы – доўгачаканая пара для кожнага дзіцяці, а наколькі цікавымі яны будуць, чым яны будуць запоўнены, залежыць не толькі ад настаўнікаў, класных кіраўнікоў але і ад навучэнцаў і іх бацькоў.

Дзверы школы былі адчынены для жадаючых кожны дзень. Настаўнікі паклапаціліся, каб канікулы былі насычаны цікавымі і пазнавальнымі мерапрыемствамі і справамі.



Міжнародны дзень энергазберажэння



У мэтах прыцягнення ўвагі да рацыянальнага выкарыстання рэсурсаў і развіцця ўзнаўляльных крыніц энергіі Рэспубліка Беларусь 11 лістапада 2008 года падтрымала і далучылася да святкавання Міжнароднага дня энергазберажэння. У гэты дзень ва ўсіх краінах, якія адзначаюць гэта свята праходзяць тэматычныя мерапрыемствы.

Самыя простыя спосабы энергазберажэння даступныя любому і могуць прымяняцца ў кожным доме. Свае веды па гэтай тэме навучэнцы нашай школы паказалі на класных гадзінах, гутарках і іншых мерапрыемствах.



Спорт - шлях да здароўя

Дзеці - гэта будучыня краіны. І каб наша будучае было здравым, трэба з малых гадоў прывіваць навыкі здоровага ладу жыцця, беражлівых адносін да свайго здароўя.

Спартыўныя заняткі любяць і дарослыя, і дзеці. Наведвальнікі шостага школьнага дня з задавальненнем ўдзельнічалі ў прапанаваных спартыўных конкурсах і спаборніцтвах. Усе ўдзельнікі атрымоўваюць зарад бадзёрасці і масу станоўчых эмоцый!

Займайцеся спортам, замацоўвайце сваё здароўе!



У лістападзе нам таксама не было часу сумаваць. Мы знаеміліся з асновамі эканамічнай культуры і вучыліся беражлівасці. Віншавалі сваіх сяброў і не забывалі весела гуляць.

